

1 сакавіка!

Толькі адзін раз!

СЪМЕРЦЬ ТЫРАНА празм'ера п'есы

прысьвеченая 126 угодкам
забойства цара Аляксандра II
тэратыстам Ігнатам Грынявіцкім.

У праграме таксама:

1. Пралюдія. Фуга ля-мінор.
2. Лікаваньне вернападданага народа.
3. Урачыстая расправа казакаў і паліцыі над акторамі.
4. Святочны салют.

*Плошча Свабоды
(на пляцоўцы каля
Кансэрваторыі).
Пачатак а 12 гадзіне*

Съяшайцесь!!!

Modern History Archives
Архів Найбільшої Історії
Fond F/22 праця №83

Максім Шланскі

СЪМЕРЬ ТЪРАНА, *або McDonald's зачыняеца*

І в с а

Людзі ўсіх народу, які будзе заснаваны
на землях Беларусі, а таксама на землях
Славянскіх народоў, якія будзе заснавана
на землях Беларусі.

Актуэльны падзейнік у польскай і польскай
журнастыцы і публіцистычнай працы ён
прынёс усе гэтае ў гашні 75-і ж зборыні
Ініцыятывы беларускага рэспубліканства.

Грымаваць падзейнікі
прынёс звесткі абаронцаў Беларусі та іншых
беларускіх народоў, якія падаюць падтрымку
Беларусі. Але пакраінікі, якія падаюць падтрымку
Беларусі, падтрымкі даюць толькі падтрымку

Беларусі. Але пакраінікі, якія падаюць падтрымку
Беларусі, падаюць падтрымку толькі падтрымку
Беларусі. Але пакраінікі, якія падаюць падтрымку
Беларусі, падаюць падтрымку толькі падтрымку

Менск 1997

СЪМЕРЦЬ ТЫРАНА, або McDonald's зачыняеца

п'еса ў адну дзею

Дзейныя асобы:

Аўтар -- завадзіла

Ігнат Грынявіцкі -- адзін народны герой

Мікалаі Рысакоў -- другі народны герой

Гарадавы -- прадстаўнік улады

Праletар -- голас народа

Шасьцёрка -- чмошнік з універа

Дзядок -- калекцыянэр шклотары

Xini -- олдавы тусоўшчык

Цар -- тыран, сатрап і інквізитар

У эпізодах: часной народ.

Аўтар:

Суайчыннык! Фактычна настала вясна.

Як яе адзначалі раней, запытаем,

Сто гадоў таму з гакам? Наводжу вас на

Успамін аб падзеі, што мы адзначаем.

Існаваў такі звычай з адамавых дзён

Між цароў: быць мярзотнікам і пустабрэхам.

У народа ж быў іншы ў адказ завядзён:

Віншаваць іх зь вясной гучным бомбавым рэхам.

Яшчэ Брут зразумеў: зынічыць гада таннай

І прыемней нашмат, чым чакаць, што ён сыдзе.

Мабыць, доказы зброі намнога мацней

За пустыя прамовы і скаргі аб крыўдзе.

Так здалося і нашым героям двайм:

Вось абодва стаяць і палююць на ката.

Калі ёсьць ваш дазвол, дамо слова мы ім.

Час для дзей надышоў для Міколы з Ігнатам.

Грынявіцкі:

Рысакоў, гэта ты?

Рысакоў:

Ты ж кажы хоць пароль,
А то бач, поўна ўсякіх...

Грынявіцкі:

Са страху забыўся.

Рысакоў:

Значыць ты сапраўды.

Грынявіцкі:

Нешта зранку мой боль
За Айчыну ў фізычны ператварыўся.

Нешта страунік баліць, пустата ў галаве...

Рысакоў:

Вось ты бачыш, адразу відаць беларуса.

Грынявіцкі:

Дзе?

Рысакоў:

Спужаўся? Ды я гавару пра цябе.

Грынявіцкі:

Можа, пойдзем? Бо, кажучы шчыра, баюся.

Рысакоў:

Ці здурэў? Пасаромся хаця б гледача.

Грынявіцкі:

Ты пра гарадавога? Усё, ён зауважыў.

Ёсьць два шанцы: даць дуба і даць стрыкача.

І здаецца, абедзьве магчымасці ўзважыў:

Калі я сапраўды беларус! — уцяку

І таварыша здам у надзейныя руکі.

Калі ж я чалавек! — вазьму бомбу ў руку

і штурну куды-небудзь. Абы гэтай сукі

Мне не зачапіць, а то мала чаго!

Ён усё ж такі цар. Ён народ, мабыць, любіць,

Дык і чубіць яго. А што мне да таго?
Я ж такі, як і вы. Усе тут мы ня людзі,

Мы тут праста жывем. І з царом будзем жыць.
Рысакоў, у мяне ёсьць табе прапанова:
Будзеш першы шпурляць. Пастарайся забіць.
Вельмі ён мне абрыйд. Не ўцяку, даю слова.

Рысакоў:

Грынявіцкі, ты самы тыповы бульбаш.
Быць такім, як усе, быць нікім — твая мара.
Ты за ўласны спакой сваю годнасьць прадаш.
Каб за гроши хаяць, а ты ж дык задарам.

Грынявіцкі:

Ты, маскальская морда, ня бэсыці тут нас!
Я з табой аб'яднаўся выключна для справы.
Мы ўсе тут пакутуем болей за вас,
І каб нас вінаваціць ня маеш ты права.

Мы адвецу лічылі: павінен быць цар.
Наш народ самастойна лянуецца думаць.
Мы паставім абедзьве шчакі пад удар,
Толькі б казачку слухаць ды корачку хрумкаць.

Гэта... слова такое ёсьць: мэнталітэт.
Гэта вельмі заразна. Трымайся падалей.
І ня трэба хаваць за съпіною пакет.
Ужо хопіць саромеца! Досыць чакалі!

Мабыць ён не прыедзе. Гэй, гарадавы!

Гарадавы:

Я ня гэй.

Грынявіцкі:

Дзе там цар? А яшчэ нехта кажа:
іх павага — дакладнасьць.

Гарадавы:

Аб чым гэта вы?

Грынявіцкі:

Ці шчэ доўга, скажы, нам чакаць экіпажа?

нам дзеля съмеласьці ўзяць па адной?

Рысакоў:

Ты і гэтак са страху трymаесься хітка.
Спасаваў ты, як вожык перад сасной.
Не анархіст ты зусім — анархістка.

Закуры, супакойся.

Грынявіцкі:

Запалкі забыў.

Рысакоў:

Ах ты пень! А зьбіраўся ад бомбы падкурваць!
А яе як запальваць зьбіраўся ты быў?

Грынявіцкі:

Беларус — ён такі.

Рысакоў:

Заўжды нехта падкурвіць.

Грынявіцкі:

Рысакоў, ты пайдзі ў паліцая спытай.
Можа ён чалавек, можа ён не адмовіць.
Ты скажы, што для справы. Хоць ён паліцай,
Хіба ён самахоць нас з табою тут ловіць?

Рысакоў:

Пачакай, трэба лепш у народа спытаць.
Хіба ён пашкадуе для ўласнай карысьці?

Грынявіцкі:

У народа? Чаго ад народа чакаць?
Ён сам доўга чакаў. Ён ня той, што калісьці.

Рысакоў:

Пачакай. Бачыш, вунь пралетарый ідзе.
Пра яго шчэ Міхайла Бакунін узгадваў.
Гэта сп'яну ці з голаду ён так брыдзе?

Грынявіцкі:

Ну, давай жа, съмялей падыходзь, не адкладвай.

Рысакоў:

Выбачайце, спадар...

Пралетар:

Я таварыш, а ты —
Бачу я, відавочна нацыяналюга.

Зараз будзеш казаць пра сэнс волі съяты,
Незалежнасьць і ўсё, да чаго мне так туга

Галавою даходзіць, што лепш прамаўчу.
Толькі ведай: падтрымваць цябе я ня буду.
Я на мове тваёй гаварыць не хачу.
Гэта ўсё непатрэбнае нашаму люду.

Я разумны, хоць жонка і кажа — дурны.
Падмануў мяне цар — больш мяне не падманеш.
Дам агню — ты ж агонь грамадзянскай вайны
Гэтай самай запалкаю тут жа падпаліш.

Так што дурняў няма, спадарок, выбачай.
Цар, канечне, ня цукар, аднак жа, як бачыши,
Гэта Божая воля. А як іначай
Ты абраныне такога цара растлумачыш?

Рысакоў:

Божа ж Божа, які тут забіты народ!

Грынявіцкі:

Як народ, дык і цар быць павінен забіты.
Гэта я гавару? Гэта я мой гэта рот?

Рысакоў:

Дык ты ўжо надумаўся, браце, глядзі ты!

Грынявіцкі:

Зноў ты тонам старэйшага брата? Чакай,
Я й ня тое магу, калі мяне дражняць
Ну, царуга, глядзі, на сябе наракай!
Як для съмеласьці вып'ю бутэлечку “Дражні”.

Толькі грошай няма. Што той Захад сабе
Усё думае? Што ні як не дапаможа?

Рысакоў:

Не турбуйся, мы самі ў сваёй барацьбе.
Як дурнымі ня будзем, то выстаем.

Грынявіцкі:

Можа.

Мы, здаецца, і так ужо доўга стаем
І нічога ня робім. Агню не здабылі...
А вунь нейкі студэнт. Ты пагутары зь ім.
Можа, родную мову яшчэ не забылі.

Рысакоў:

Выбачайце, спадар, Вы б запалачу мне...

Шасьцёрка:

Што, стары, не пазнаў? Ты цара прыйшоў слухаць?
Так, наш цар, як і бог, нарадзіўся ў гумне,
Ён прарок, вось таму я і “за”. Ты ня супраць?

Я прыхільнік, як ведаеш, дзеі прамой,
Мне што трэба — я прама скажу: трэба гроши,
Ну а цар заўжды рад падзяліцца са мной
За падтрымку маю. Хіба ён не хароши?

Мне, канечне, вядома, дзе ён іх узяў,
І, канечне, ўсё роўна. І трэба зазначыць,
Я съядомы падданы і вораг дзъвюх зъяў:
Анархізма й тэрору. Ці нам не адзначыць

Свята нашай сустрэчы?

Рысакоў:

Не, дзякую, стары.
Мы з табой зараз надта, відаць, разчынцы.

Грынявіцкі:

На такіх, Рысакоў, ён пралез у цары.

Шасьцёрка (кажучы Гарадавому):

Пане Гарадавы, тыя двое -- злачынцы.

Падазрона гавораць. Трымаюць пакет.
Я Вам раю, Вы іх да цара не пушчайце.
І калі б Вы сказали цару тэт-а-тэт
пра маю Вам паслугу — лічыў бы за шчасьце!

Рысакоў (Гарадавому):

Мы з Ігнатам прыйшли паглядзець на цара.
Ён жа, кажуць, мужчына высокі і мажны.
Праз дзяржаўныя справы згубіў хаера.
Вось за тым і чакаем яго экіпажмы.

Гарадавы:

Там няма чаго слухаць, глядзець пагатоў.
Йшлі б вы, хлопцы, дамоў, не марнуючы часу,
А што гэтак мажліва й ня трапіць дамоў.
Якой трасцы займаць тут царовую трасу?

Рысакоў:

Грынявіцкі, адышлемся.

Грынявіцкі:

Ўсе супраць нас,
Ты зауважыў, Мікола? Падгрымкі ніякай!
Сьвінапасу патрэбны і цар-съвінапас.
Пачакай, вунь зь дзядулем ідзі пакалякай.

Рысакоў:

Паважаны, запалачкі нам не дасьцё?

Грынявіцкі:

На пажар міравой рэвалюцыі трэба.
Хочам бацьку-цара загубіць. Сечацё?

(Рысакову)

Ён куды павалындаўся, гэты нязгрэба?

Дзядоў (шпарка адыходзячы):

Я, сынкі, разумею, а вось памагчы
Не бяруся. Стары ўжо. Касыцюшкай паплечнік.
Я навучаны вопытам: лепей маўчы
І круціся на сонцы, нібы той сланечнік.

Там дзе цёпла, там добра... Ў Сібіры былі?
Ну, яшчэ пабываесце. Слаўнае месца.
За тайгу мала што прыгажэй на Зямлі.
Пасьля гэткага й тут усё раесм здаецца.

Пасьля Вітаўта нешта мне цяжка ўзгадаць
Каго-небудзь вялікага. Звыкліся людзі.
А параду запалкі наконт магу даць.
Бачыш, хлопец сядзіць? У яго пэўна будзе.

Грынявіцкі:

Во, Мікола, глядзі! Гэта хто там?
Усьміхаецца, смалячы нейкую погань.

Рысакоў:

І зусім і на погань.

Грынявіцкі:

Ідзі тады сам,
Так, здалёк намякні, што патрэбны нам вогань.

Рысакоў (здалёк):

Слухай, дружка!

Грынявіцкі:

Рысакоў:

Неяк вельмі падобны ты да анархіста.
Мы тут сочым цара... разумесш намёк?
Дай запалачкі нам, падпаліць бомбу чыста.

Хіпі (заягваючыся касяком):

Дам ад чыстага сэрца. Каб кінуць далі!
Далібог бы патрапіў!

Грынявіцкі:

Не, мы лепей самі.
Мы па ўласным жаданыні свой крыж узялі.
Ты яшчэ тут ня бачыў такога, з вусамі?

Хіпі:

Ці ня ён гэта едзе?

Рысакоў:

Здаецца, што ён.

Грынявіцкі:

Зараз будзе як вытрымаць. Будзе прамова.

Рысакоў:

Гэта ўсе сабраліся цару на паклон.
Каб паслухаць яго палымянае слова.

Грынявіцкі:

Падыходзім бліжэй. Гэтак хочацца чуць,
Як стараецца, бедны. Даволі здаровы!
Вось адгэтуль, здаецца, ня блага штурнуць.
Аддамо цяпер слых цудадзейству прамовы.

Цар:

Дарагіе друзья! Меня можна паняць?
Меня можна паняць, што хачу я вас відзець.
Перэд самай паездкай успел я прыняць...
Да — рашэніе. Я жа ведзь мог вас абідзець,

Еслі б прыбыл і ван не сказаў нічэво.
Ведзь такова, вы ж знаеце, і не бывает,
Я люблю гаварыць для народа свайго.
А народзе цар рэдка кагда забывае.

Ваш язык можна выучыць за адну ноч.
А ешчо гаварат, што он сложны — неправда.
Я на нём гаварыць, между прочым, не проч.
І не нада шчытаць, што цар глупый, не нада.

Еслі б был бы я глупый, сядзел бы не здзесь,
а в каком другом месце. Ну ясна, а чом я.
Што, каму-та не ясна? Хочат там паседзець?
Я пайду вам на встречу. Іначэ зачэм я,

Как не выпалніць все пажэланья людзей?
Я такіх пажэланій вам спісак саставіл.
Чэм вам думаць самім, дык так будзет скарэй.
І не верце, што вас будта кто-та заставіл

Паддзержаць Александра, вас кто-та купіл,
Эта дажэ смешно. Патаму шта всё чэсна,
цар всегда гаварыт, і всегда гаварыл.
Пусць не слушают це, каму не інцерэнса.

Вы жэ знаеце, как мне цяпер цяжэло
В этот трудныі момент, істарычаскі в чом та,
Для меня і для вас. Так зачэм жэ назло
Мне і здраваму смыслу сядзець мне в печонках?

Гаварыць нету смысла, а чом я гавару,
Ведзь народ не такой і дурак, аказалась,
Он всё відзіт, кагда кто-та мечэт і кру
І савсем не в тот адрес. Мне мала дасталась.

Із-за всех эціх труднасцей прошлай весной,
Із-за ваших валненій? Зачэм валнавацца?
Пусць валнуеца цар. У нево долг такой.
С нім не скора, я думаю, мне расставацца.

Я люблю сваё дзела. І прыбылі есць,
Гаварат незаконна. Кагда незаконна,
Вы шчытаеце, значыт, тагда нада сесць,
Абсудзіць эта дзела с умом і спакойна.

Можат, правда, і есць недачоты у нас,
Можат, этот закон устарэл і не нужэн,
Тагда можна іздаць будзет царскій указ,
Што в законе ашыбачны пункт абнаружэн.

Важна быць заадно, зра не нада галдзець,
Вы пайміце, цару эта толька мешает.
Ведзь на блага людзей он гатов умерэць,
Да здаровье пака ешчо не пазваляєт.

*А цяпер, па шматлікіх патрабаваньнях публікі,
адбудзецца
сьвяточнае, урачыстае забойства цара-бацюшкі,
імпэратора Аляксандра Другога.*

Грынявіцкі:

Дык твой час надышоў, дарагі Цыцэрон,
Калі трэба, то мы памагчы табе рады.
Каб ня думаў, што ты будзеш вечна царом
Карыстацца сабе з абсолютнае ўлады,

Што ты будзеш заўсёды тлуміць нам мазгі
І пакепваць і зьдзеквацца з нашага брата,
У нас ёсьць яшчэ голас сказаць табе “згінь!”,
У нас ёсьць яшчэ сілы, каб выламаць краты,

У нас ёсьць яшчэ моц на змаганьне й жыцьцё,
Ты хацеў супярэчыць Народнае Волі,
Дык сваё атрымай! Гэй, а вы што сыпіцё?
Ці ня той гэта час, каб ускрыкнуць “даволі!”

Ці ня той гэта час, каб спыніць гэты фарс,
Каб у рэшце ўсіх рэшт згінуў жудасны хлус,
Каб згадаць аб Радзіме... Ці ня той гэта час
Каб ускрыкнуць: “Жыве Беларусь!”

Бомба разрываеца

*1 сакавіка 1881 года бацюшка-цар, імпэратар і
самадзержац Александр Вторыі міласцю божыю
помрэ...*

Прэм'ера п'есы адбылася 1 сакавіка
1997 года на Плошчы Свабоды ў
Менску ў выкананьні Вандроўнай
анаархісцкай трупы імя Шлемы
Кагановіча.

Рэжысэр і пастаноўшчык
Максім Шпанскі.

Пытайцеся ў кіёсках Белсаюздруку альбо выпісвайце!
Крутыя анаархісцкія выданыні

ДУРА
Моладзь змагаеца!
La gauche БІШ

Можат, я не зі сям'і, я не зі сям'і
Можат, я не зі сям'і, я не зі сям'і
Тыда можна будзе будзе відрадзіць
Ніякіх пакутаў ніякіх пакутаў

Можат, я не зі сям'і, я не зі сям'і
Можат, я не зі сям'і, я не зі сям'і
Часы на балага лягушкі он гатов умрэць
Да сперва сіла сіла не пачынаст

© Гошы і "Чырвоны Жонд", 1997